

УМОВЫ ПАПІСКІ:
 1) 1 экз. 90 в.; на 3 в.-цм—2 р. 60 в.;
 2) 6 экз.—5 р.; на 1 год—9 р. 75 в.
 3) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 4) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 5) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 6) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 7) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 8) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 9) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.
 10) 1 экз.—10 в.; на 1 год—10 в., інша-
 гародняга—20 кап.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. канторэ
 1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзён
 тэлефон № 10-74. 2) Скартатар рэдак-
 цыі—ад 12 да 2-оо гадзін дзён, тэлеф.
 № 6-19. 3) Начыні рэдактар (друкарня)
 ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.
 Краўн. Гр. Канторнае
 Канторэ абвестакі падпіскі) тэл. № 761.
СУБОТА, 29 СЬНЕЖНЯ
 1923 г.
 № 303 (3107)
 Кошт асобнага нумару ўскоды 5 кап.
 Год выдання дванаццаты.

IV-я аб'явітая Сэсія ЦВК БССР,
 прысьвечаная дзесяцігодзьдзю агапашэньня БССР,
 адкрылася 31 сьнежня 1923 г. а 6 гадз. увеч. у ДOME Культурны.
 З дакладам аб выніках сацыялістычнага будаўніцтва БССР
 10 год выступіць старшыня СНК БССР т. ГАЛАДЗЕД.
 Скартатар ЦВК БССР А. ХАЦКЕВІЧ.

Адтэрмінаваць параднае будаўніцтва

Побач з жывою-неабходнымі па-
 будовамі, непасрэдна звязанымі з
 індустрыялізацыяй краіны, у апош-
 ні час пастаўлена нямала будынкаў,
 узьнікненне якіх хутчэй тлумачыць-
 ца імкненьнем «да параду» і ведам-
 ственнага «шыку», чым дзяржаўнай
 неабходнасьцю.

На іх ужо патрачаны дзесяткі ты-
 сяч рублёў і намечаны яшчэ вялікі-
 шыя затраты на бліжэйшыя гады.
 Калі ўлічыць востры недахоп будаў-
 нічых матэрыялаў, абмежаванасьць
 адпускаемых на капітальнае будаў-
 ніцтва сродкаў і надзвычайна высокі
 будаўнічы індэкс, дык будзе
 цяжка знайсці апраўданьне фарсы-
 раванаму «параднаму» будаўніцтву.

Возьмем, напрыклад, новы буды-
 нак цэнтральнага тэлеграфу. Ён,
 магчыма, радуе ўзрок маскоўскай і
 прыяжджаючай публікі і напайнае
 гонарам сэрцы адназных працаўні-
 коў Наркамаштэлю. Але нельга ня
 прызнаць, што асобнай патрэбы ў
 пабудове гэтага будынку ня было і
 што ўкладзеныя ў яго мільёны руб-
 лёў змаглі-б быць выкарыстаны з
 большаю прадунчайнасьцю. Па афі-
 цыйных вестках НКПІТ у 1923-26 г.
 зварот маскоўскага тэлеграфу скла-
 даў 17 мільянаў 650 тысяч дэпэш,
 з агульным лікам 305 міль. 912 тыс.
 слоў. Рэжым эканоміі і некаторае
 скарачэньне прыватных тэлеграм
 зьвялі гэты зварот у 1926-27 г. да
 15.806.000 дэпэш і 252 міль. 530 ты-
 сяч слоў; у 1927-28 г. зварот некаль-
 ні падняўся—16.141.000 дэпэш і
 267.787.000 слоў,—але ўсё-ж не да-

сягнуў узроўню 1925-26 году. Ці ня
 ясна, што ў старым будынку тэле-
 графу можна было-б дацягнуць пры-
 намсі да канца пяцігодкі. Тое-ж са-
 мае можна сказаць і пра пашырэн-
 не Дзяржбанку ў Маскве, якое дора-
 га абышлося аб 2 новых банкаўскіх
 будынках у Іванова-Вазьнясенску,
 аб «Дому Прамысловасьці» ў Харна-
 ве і г. д., і г. д. Ведамственным па-
 рыётам, якія захапляюцца «парад-
 ным» будаўніцтвам, трэба было-б на
 будучы час добра вывучыць дырэкт-
 тыву лістападаўскага пленуму партыі
 аб неабходнасьці «дасканала пе-
 раглядзець лічбы капітальных укла-
 даньняў непрамысловага характа-
 ру з мэтай скарачэньня адпаведных
 наштартысных асыгнаваньняў». Вы-
 ходзячы з гэтага, трэба адлісьці
 пабудову дому Цэнтрсаюзу і інш.
 падобных «праўленскіх» будынкаў.
 Скарачэньне штатаў нават пры рось-
 це зваротаў дасьць магчымасьць да-
 быць да канца пяцігодкі ў старых
 памяшканьнях. У выпадку патрэбы
 можна пашырыць рабочую плошчу
 шляхам унутранай перапланіроўкі і
 ўшчыльненьня «верхушачных» пра-
 цаўнікоў, якія часта займаюць непа-
 мерна вялікія «габінэты». Адклаў-
 шы «параднае» будаўніцтва, мы
 з'эканомім шмат мільянаў рублёў
 на пабудову, абсталяваньне і пуск
 у ход новых заводаў, на пашырэн-
 не сеткі наапрацацыйных крам у ра-
 бочых раёнах, на жыллёвае будаў-
 ніцтва і іншыя сапраўды тэрміновыя
 патрэбы сацыялістычнага будаўніц-
 тва. («Праўда»).

Ці няма і ў нас „Параднага“ будаўніцтва?

Мы цягам далучаемся да «Прав-
 ды», якая лічыць пабудову раду буды-
 нкаў, на звязаных непасрэдна з
 індустрыялізацыяй краіны, «парад-
 ным» будаўніцтвам.
 Натэрэальна паўстае запытаньне: ці
 лавымі прычэпачанымі) і Дому Акадэ-
 міі Навук (аб доме Дзяржбанку—
 гутарка асобна). Гэтыя дамы патрэб-
 ны. Але ўсе пытаньне ў тым, ці
 пачаць іх будаваць? Ці так уж ка-
 га-страфічна становіцца Урадовым
 становішча Урадовым

Працоўныя Азэрбайджанскай ССР—працоўныя Беларускай ССР

У дзень дзесятай гадавіны Беларускай ССР прапоўныя Савецкага Азэрбайджану горава вітаюць рабочых і сялян БССР. Падзяляючы вас вялікія прасторы ня ў стане затушаваць грандыёзнасьць вашых дасягненьняў ва ўсіх галінах будаўніцтва нацыянальнай эканоміі і культуры.
 Нам, як беспраўнай да Кастрычніка нацыянальнай меншасьці, усім блізікі і вразумелы тва вялічавыя асьменны, якія, даючы выхаванай энэргіі працоўных мас, удалося вам ператварыць у жыцьцё і прабу з вашага краю ўбор, які для прыгнечаных імперыялізмам нацыяў па той бок чырволага рубяжу можа быць толькі ідэялам.

Толькі ўлада пралетарыяту, які ўста-
 вавіў цеснае саюз з сялянствам, змаглі
 за такі кароткі тэрмін даць сілу і энэргію
 ня толькі справіцца з вялікай разрухай,
 але і ўстаць на новае будаўніцтва, за кар-
 тэную перабудову ўсё перадома га-
 ладарні ўсёй быўшай акамі ў вагона
 нацыянальнай культуры. Сьвёдня вы
 плагульваеце бліскучыя вынікі першых
 дзесяць год Савецкай Беларусі.

На рубяжы другога дзесяцігоддзя
 перад БССР адкрываюцца яшчэ больш
 грандыёзныя і вялічавыя перспектывы
 сацыялістычнага будаўніцтва. Дарэмна
 некаторыя найбольш азобленыя нашы
 пасьпяхамі групы ваўнічага імперыялізму
 пагражаюць авангарду савецкай
 краіны на захадзе. Народы вялікага
 Савецкага Саюзу, спаліны братэр-
 скімі ўламі ў адну дружную сямя і ўсімі
 сіламі праследуючы справу міру, мілава,
 адвак, сочаць за спробамі ворага
 вэнэсьці шкodu якой-небудзь частцы
 СССР і ў выпадку любой аван-
 туры ўсе, як адвак, гатовы адвак сп-
 рава парушыць мірную працу рабочых і
 сялян Саюзу Рэспублік.

Няхай жыве Савецкая Беларусь!
 Няхай жыве СССР—ўзрр мірнага
 суждэньня шматлікіх народнасьці!
 Старшыня СНК Азэрбайджанскай ССР
 Г. МУСАБЭКАЎ.

Адкрыцьце новага румынскага парламанту

Адна абмежаваньняў для замежнага капіталу
 ВЕНА, 27. Як паведамляюць у Вухарэсту,
 22-га сьнежня адбылося адкрыцьце
 першай сэсіі новаабрананага румынскага
 парламанту.

У троннай прамове падкрэсьліва-
 лася «мірлібоства Румыніі і яе добрыя
 адносіны з савецкімі», а таксама паведа-
 малася, што ўрад унясе ў парламент
 яшчэ ў багучую сэсію рад важных
 законапраектаў, як напрыклад аб
 дэцэнтралізаванай кіраваньня, аб
 рэарганізацыі жандармерыі і паліцыі,
 аб зьмяняньня і валасных мытных
 пошлін, аб мерах апазі над прамыс-
 лавымі і аб адмене абмежаваньняў
 для «супрацоўніцтва замежнага капіталу».

Макданальды і Томасы кідаюць ангельскіх гарнякоў у абыймы голаду

Прадпрыемцы пагражаюць выкінуць на вуліцу новыя тысячы рабочых

ЛЭНДАН, 27. Генэральная рада трад-
 юніёнаў надручавала заяву накомт «паходу»
 беспрацоўных гарнякоў на Лэндам, які
 мае адбыцца вясною 1929 г. У заяве
 зазначаецца, што «ківодаін з прафэс-
 янальных саюзаў, які далучаецца да на-
 прагау трад-юніёнаў, не падтрымлівае
 паходу, а таму надта мала ёсьць пада-
 та на тое, што генэральная рада пры-
 знае гэтае пачынаньне.

Паліцыя зрабіла напад на мірную
 дэманстрацыю пратэсту супраць на-
 шой Саймона ў Лагоры (Індыя) і
 жорстка расправіла з дэманстрантамі.

ЛЭНДАН, 24. Напальнаўласнікі Паў-
 дэвага Уэльсу паведамляюць, што за-
 бягучы год у Паўднёвым Уэльсе за-
 крылася 60 прадпрыемстваў, на якіх
 было занята 40 тыс. гарнякоў. На-
 пальнаўласнікі папярэджаюць, што
 калі яны не атрымаюць патрабуемай
 «дапамогі» (пад дад могай яны па-
 разумяваюць значнае акарачэньне ра-
 ботнай платы), у бліжэйшы час бу-
 дзе закрыты яшчэ рад напальняў.
 (ТАСС).

Працэс белагвардзейца Вайцэхойскага

ВАРШАВА, 28. Сёньня ў варшаў-
 скім акруговым судзе пачынаецца
 працэс расійскага белагвардзейца
 Вайцэхойскага, які зрабіў замах на
 савецкага гандлёвага прадстаўніка
 ў Польшчы т. Лізарава. На працэс
 у якасьці сьведкі выклікана шмат
 расійскіх белагвардзейцаў, якія
 пражываюць у Варшаве. З Масквы ча-
 квецца прыезд т. Лізарава, які та-
 ксама вступіць у якасьці сьведкі.
 У палітычных колах працэс вы-
 клікае вялікую зацікаўленасьць,
 («Гайт»).

За аднаўленьне савецка-ангельскіх адносін

ЛЭНДАН, 27. Лібэральная «Дэйлі
 Кроўікль», каментуючы вынікі савецка-
 нямецкіх эканамічных перагавораў,
 піша:
 «Перавагі, якія прадастаўляюцца нам
 да, у параўнаньні з усімі іншымі чуж-
 зьземнымі гандлярамі, настолькі вялікія,
 што ўсе замесныя камерцыйныя
 апараты ў СССР у будучым, напайна,
 будуць адбыцца пры пасрэдыстве ня-
 мецкіх агеаў, калі толькі іншы дзяр-
 жавы не пасьледуюць нямецкаму пры-
 кладу».
 Газета гаворыць аб страатах, якія на-
 носіцца ангельскаму гандлю з прычыны
 алоўнасьці адносін паміж Англіяй і
 СССР.
 «Урад Вальдвіна, піша газета, быццам
 зварок хоца на працягу неабмежавана-
 нага часу ісьці па шляху адмовы ад
 аднаўленьня адносін з СССР».
 У заключэньне газета выказвае думку,
 што ангельскі ўрад павінен пасьледа-
 ваць прыкладу нямецкага ўраду. (ТАСС).

Посьпехі савецкай таварнай экспэдыцыі

АДЭСА, 28. Пасьля трохмесячнага
 райсэ ў Адэсу вярнуўся з парты Крас-
 нага мора і Пэреі давай затокі пераход
 «Коммуніст», які адравіўся ў Аравію
 і Персію з таварнай экспэдыцыяй у
 1,500 тон савецкіх тавараў. Экспэдыцыя
 закончылася з вялікім посьпехам. Ва
 ўсіх партых Пэреі давай затокі прадстаў-
 нікі таварнай экспэдыцыі былі сустра-
 чаны вельмі добра. У парты Пэреі давай
 затокі «Коммуніст» атрымаў тавары
 для пераноскі ў іхныя чужаземныя
 парты.

Нямецкія мэталстыя і тэкстыльшчыкі абураны здрадніцтвам сацыял-дэмакратыі

БЭРЛІН, 27. Канфэрэнцыя агульна-
 нямецкага саюзу мэталістых (рэ-
 фармісцкага) большасьцю ўсіх га-
 ласоў супроць аднаго ўхваліла пры-
 няць тралейскае рашэньне міністра
 ўнутраных спраў Зэвэрынга (с.д.)
 па канфлікту ў рэйнска-вэстфальскай
 мэталіпрамысловасьці. Рэвалюцыя,
 ухвалена канфэрэнцыяй, ад-
 значае аднак, што рашэньне Зэвэ-
 рынга «ня ўлічыла пэлага раду спра-
 вядлівых пажаданьняў рабочых». Ад
 пачасова рэвалюцыя зьвяртаецца да
 ўраду з заклікам «не дапушчаць да-
 лейшага росту дарагоўлі», а таксама
 патрабуе ўстанавленьня кантролю
 над дзяккай мэталіпрамысловасьцю.

ЗАЎВАГА: тралейскае рашэньне
 Зэвэрынга прадугледжае павышэньне
 зароботнай платы ў разьмеры ад 1
 да 6 пфенігаў у гадзіну для ра-
 бочых з сталай апатай; для зьдэль-
 ных-жа рабочых зароботная плата не
 павышаецца. Даўжыня рабочага ты-
 дню, агодна рацёню Зэвэрынга,
 даходзіць для некаторых другарад-
 ных катэгорыяў рабочых да 48 гадзін
 а для пераважаючай большасьці да
 57 гадзін. Рашэньне павіна заста-
 вацца ў mocy да канца 1930 г.

У рабочых масах гэтае рашэньне
 выклікала надзвычайнае абурэньне,
 бо яно пагоршвае становішча мэталі-
 стых Рэйнска-Вэстфальскай воб-
 ласці нават у параўнаньні з адлі-
 ченымі імі папярэднім тралейскім
 рашэньнем. (ТАСС).

БЭРЛІН, 28. Тралейскае рашэньне
 па канфлікце ў заходня-саксонскай і
 ўсходня-турынскай тэкстыльнай
 прамысловасьці, якое захранае звыш
 350 тысяч тэкстыльшчыкаў, абве-
 шчана абавязковым. Рашэньне пра-
 дугледжае павялічэньне зарплаты
 на 5 проц. замест патрабуемых
 15 проц. Абвешчэньне рашэньня
 абавязковым выклікала абурэньне
 сарод тэкстыльшчыкаў. (ТАСС).

Пленум ЦК кампартыі Амэрыкі

НЬЮ-ЁРК, 27. Пленум ЦК Уоркэрс
 Парты (кампартия Амэрыкі) ухваліў
 рэзалюцыю, у якой патрабуе энэргічнай
 барацьбы з правай небясьпекі і тра-
 цізмам. Рэзалюцыя заклікае членаў пар-
 тыі песьці энэргічную барацьбу з усімі
 праўдзельнымі правай небясьпекі і тра-
 цізму. Ухваленыя пленумам тэсы ў
 якасьці асноўных бліжэйшых задач пар-
 тыі высюльваюць барацьбу супроць ва-
 еннай небясьпекі, пахрыстоўку да аб-
 ароту СССР ад імперыялістычнай вайны,
 арганізацыю неарганізаваных рабочых,
 пралетарыяцкую партыі і ўмацаваньне
 работы сарод прагаў. (ТАСС).

Быў Новы Год...

З цыкло вершаў «Беларусь Савец-
 коя» *)
 Краіна Саветаў—вялікая наша
 Зямля ў харакстве назвычайным, інак-
 шым.
 Шчасьцем гучэў тэлеграфны дрот—
 Быў Новы Дзень,
 Быў Новы Год.
 Гудзелі гудкі, ня сьпіхалі дубровы:
 Плылі маніфэста агнёвыя словы
 Сход зьбіраўся, ўрачысты сход—
 Быў Новы Дзень,
 Быў Новы Год.
 Воля ўзвыляла ў палёт сакаліны—
 Радасьць рабочага і селяніна.
 Сонда пайшло ў свой вялікі паход—
 Быў Новы Дзень,
 Быў Новы Год.

Крыжуюцца шляхі праз балоты, уз-
 гор'я.
 Зямля спалосана, як рысамі далонь
 Паявіцца іскра, з іскры шугне
 агонь
 І гэта на зямлі—нястрымны рух гіс-
 торыі.
 І тае хвілінай кожнага, што крок
 жыцьця людскога,
 Гісторыя запіша—сьмерць і пера-
 мому.

Нязгодныя гісторыі сьвааны ў нет-
 рах краю.
 Мы толькі помнім іх, яны зыйшлі
 ў нябыт.
 У шугавейных выбухах адвэжнай
 барацьбы
 І полымя ад дыму колер свой губ-
 ляе.
 І так—што крок жыцьця—гісторыя
 людская:
 Адны народзяцца—другіх зямля пры-
 мае.

Вось так і Беларусь раздзілася ў паў-
 станьні
 На касьцяках гісторыі былі.
 Уздымам, творчасьцю нязломнаю
 сваёй
 Зямлю палоніць ростам раштаван-
 няў.
 Што-год то больш, што-год шырэй
 далей
 Мы гучна славім будучыню сталі.

Пра кожны дзень жыцьця гісторык
 цьвэрда скажа.
 Успомніць час, як гнуліся ў дугу.
 А там... зямля гудзіць. Зямлі зазыў-
 ны гул—
 На спугаць дротам меж. Зямную мод
 ня зьвяжаць.
 Хай сёньня там жыцьцё на катарзе,
 ў засьценьнях—
 Зямля гудзіць прадвесьняй вызва-
 леньня.

Зямля Савецкая, табе мая краіна—
 Маё жыцьцё, запал і кроў.
 Прымі вянок ад сэрца шчырых
 слоў
 У дзень вялікі наш—Дзесятай Гада-
 віны...

Андрэй Алесандравіч.
 *) Увесь пыль друкуецца ў час
 «Полымя» № 10 і на украінскай
 прэсе.

підприємства паўстае запытаньне: ці пляма і ў нас, у БССР, такога будаўніцтва? На гэта пытаньне, на жаль, прыходзіцца адказаць станоўча. Мы ня ўхіліліся агульнага лёсу. Частка такіх «парадных» будынкаў ужо пабудавана і каштавалі яны вельмі і вельмі сьліднуа капеечку, другая частка «парадных» пабудов знаходзіцца ў працэсе будаўніцтва, а трэцяя частка—яшчэ праектуецца і будзе пачата пабудова з пачатку бліжэйшага будаўнічага сезону. Гэтая апошняя частка нас цікавіць больш за ўсё. Але спачатку—пару слоў аб нашай «практыцы».

Толькі надаўна мы ўрачыста адсвяткавалі адкрыцьцё першага дому гіганта, дому Камунбанку, які праглынуў 600.000 руб. На гледзячы на такую вялікую затрату, эффект ад эксплуатацыі дому вельмі вялікі, калі ня лічыць 20 кватэр, заселеных жылцамі. Асноўная плошча адведзена для некалькіх устаноў—Камунбанку, Бельгайдандлю, махорачнага і тугуньвага сьмьдкатаў. Загэе прастор і выгада ў гэтых установах вялікія, габінеты—абшарныя, большыя некаторых нашых устаноў, убранства—раскошнае... Прыемна прадаць у такой установе!

Мы не спрачаемся. Нашы установы разьмеркаваны ў параўнаўча дрэнных памяшканьнях, часамі цёмных, дрышчых... Але ці значыць гэта што мы павінны ўжо сёньня ставіць пытаньне аб «перасяленьні народаў» у новыя дамы—тыту дому Камунбанку? Ці можам мы ўжо сёньня затратіць, патрэбныя да зарэзу, мільёны на пабудову вядомых дамоў?

Ці трэба нам ўжо сёньня пачынаць пабудову такіх дамоў, як Дом Ураду, дом Дзяржбанку, дом Акадэміі Навук, якія праглынуць на папярэдніх каштарысах звыш сямі мільёнаў рублёў?

Цяжка, вразумела, спрацацца супроць неабходнасьці пабудовы Дома Ураду (хоць некаторыя члены апошняй сесіі ЦВК выступалі з заявамі аб перагляд пляну Даўэса).

Перагляд пляну Даўэса

ВАШЫНГТОН, 27. Амэрыканскі прэзыдэнт Кулідж заявіў, што адабрае прапанову эўрапейскіх дзяржаў аб удзеле экспэртаў ПАЗШ на падыходзячай канфэрэнцыі экспэртаў па рэпарацыях. Разам з тым Кулідж дамагаецца, каб амэрыканскія экспэрты былі назначаны рэпарацыйнай камісіяй—і зьяўляліся «неафіцыйнымі» удзельнікамі канфэрэнцыі. Неафіцыйны характар амэрыканскага ўдзелу ў канфэрэнцыі экспэртаў асабліва ад неабходнасьці зацьвардзіць гэтай меры сэнатом (па канотэўцы ПАЗШ сэнат павінен зацьвардзіць усіх прадстаўнікоў ПАЗШ у граніцах).

З другога боку, на думцы палітычных колаў, Кулідж дамагаецца неафіцыйнага характару амэрыканскага ўдзелу з гэтай мэтай, каб забяспечыць сабе матчынасьць адступленьня ў выпадку, калі акажацца метаэгодным.

«Вашынгтон Пост» назначае, што перагляд пытаньня аб рэпарацыях зьяўляецца вынікам надаўнага перагавораў паміж Чэртчлём (ангельскі міністр фінансаў), Паркэрам Гльбэртам (амэрыканец, генэральны агент па рэпарацыях) і амэрыканскім фінансістам Марганам. Па вестках газэты, канфэрэнцыя экспэртаў зоймецца пераглядам пляну Даўэса і пераглядам эўрапейскіх даўгоў ПАЗШ. (ТАСС).

Штэрэман спадзяецца на камісію-экспэртаў

БЭРЛІН, 27. Атэва «Вольфа» паведамляе, што штэрэман даў прадстаўніком Аруку інтэрвю, у якім вызначыў, што на чынына, перакор надаўнага заяве ітэрлена ў палаче вобшчына, мас ітэрлена на эвакуацыю Рэйнскай вобшчыны.

«Мы спадзяёмся»,—сказаў Штэрэман,—што камісія экспэртаў, скліканьне якой маецца на ўвазе, канчаткова ўрэгулюе рэпарацыйнае пытаньне. Гэта прывядзе да эвакуацыі Рэйнскай вобшчыны, акупацыя якой зьяўляецца апошнім перахыткам сусьветнай вайны». (ТАСС).

Катаржны прысуд ад камуністамі ў Італіі

РЫМ, 20. Спецыяльны трыбунал катаржны справу 10 камуністам, абвінавочаных у аднаўленьні камітэту правіла дэмакратыі на 13 год, аднаго на пяцігодны тэрмін і аднаго на дзьвюх год, рэштку на розны тэрміны ад 8 гадоў.

робствам і аб адмене абмежаваньняў для «супрацоўніцтва замежнага капіталу».

Лібэралы і партыя Аверэску агаласілі дэкларацыю, у якой пратэставалі супроць гвалтаў, якія ўжываліся ўладаю ў часе выбараў.

23-га сьнежня ў палаце дэпутатаў пачалося абгаварэньне бюджэту на 1929 г. Як вядома, замежныя фінансавыя групы паставілі ўмовы прадстаўленьня Румыніі пазыкі—тэрміновае правядзеньне бюджэту праз парламент. (ТАСС).

Ангельска-кітайская ўмова

ЛЭНДАН, 27. Агенцтва «Рейтэр» паведамляе, што ангельска-кітайская ўмова, якая падпісана ў Нанкіне, паводзіць Кітаю поўную мытную аўтаномію, але прадугаджвае, што кітайскі ўрад не павінен ўжываць у адносінах да кітайскіх грамадзянаў падаткаў або мытных пошлі, якія адрозніваюцца ад агульнага парадку. Акрамя таго, гаварыцца аб ангельскім суднаў у кітайскіх водах павінен карыстацца на больш сырыячымі ўмовамі. Ужываюцца прычым вайсковыя сырыячых умоў у адносінах да ангельскіх тавараў. Такі самы прынцып найбольш сырыячых умоў будзе ўжывацца да кітайскіх тавараў на ангельскіх абшарах. (ТАСС).

Пабудова ваенна-авіяцыйнага заводу у Рызе

РЫГА, 27. Як паведамляе «Янукас Зінас», фірма Юніерс заарпававала ваеннаму міністэрству Латвіі пабудаваньне ў Рызе ваенна-авіяцыйнага заводу.

3 мільёна хворых грыпам у Нью-Ёрку

НЬЮ-ЁРК, 23. Эпідэмія грыпу ў Нью-Ёрку за апошні тыдзень дасягнула нячувачых разьмераў. Гольнасьць хворых дасягае 3/4 млн. Жыцьцё ў горадзе стала вельмі цяжкім з тае прычыны, што захварэлі цэлыя персаналы служачых на чыгуныцы, пошце і тэлеграфіі. («Фолкс-Цейтунг»).

Па Савецкім Саюзе

Новая сыстэма вядзеньня вайсковага гаспадаркі

МАСКВА, 28. Рэваенсавет СССР у адпаведнасьці з пастановамі НК РСІ СССР, устанавіў новую сыстэму вядзеньня вайсковай гаспадаркі.

Новая сыстэма значна спрашчае вядзеньне вучоту і справаздачнасьці. Замест 300 тысяч рублёў, якія традыцыйна штогод на вайсковую справаздачнасьць, пры новай сыстэме будзе трапіцца 75 тысяч рублёў. Новая сыстэма пашырае працу камандіраў аддзельных часьцей па выдаткаваньні аддзельных і гаспадарчых сум. Картаваньне пры новай сыстэме арганізуецца толькі пры палкавых або батальённых кухнях-сталоўках, замест ротных. Перапіска ўнутры вайсковых часьцей адмяняецца. Ліквідуюцца ротныя цэйтгаузы, захавальне-ж усіх выглядаў маемасьці цэнтралізуецца ў палкавых цэйтгаузах. Новая сыстэма вайсковай гаспадаркі ўводзіцца ў жыцьцё з 1-га красавіка 1929 году, к моманту выхату часьцей РСЧА ў лятэры.

54 мільёны руб. на абсталяваньне бакінскіх нафтавых промыслаў

БАКУ, 27. Большая частка загазаў на абсталяваньне газавай (нафтавай) прамысловасьці на 1928-29 год перададана савецкім заводам. У бягучым годзе перададана савецкім заводам загазаў на рознае абсталяваньне для бакінскіх нафтавых промыслаў. Азнафтострой на 54 мільён рублёў, што значна перавышае агульную суму загазаў перададзена савецкім заводам у мінулым годзе. Імпартныя заяўкі на абсталяваньне ў сувязі з гэтым значна скарачаны. Заказы Азнафты галоўным чынам разьмяршчаны паміж Сормаўскім, Каломенскім і Бранскім заводамі.

Вялікі попыт на данецкі вугаль

ХАРКАЎ, 28. Па вестках Донуваля, экспэрт дзевяціга аналізу бязумовна палічыў, на гледзячы на пажысьці, якія перажывае сусьветная вугальная прамысловасьць і на ўзмоцненую канкурэнцыю сусьветных вугальных фірм з нашым данецкім апалам.

Лударвайскі працэс

ЖЭЎК, 27. Судовы следства па Лударвайскай справе закончана. Усяго дашрошана звыш 30 сьведкаў, якія памалывалі суду судзіць маловак зьдзекаў кулакоў і пакувачнікоў над беднатой і сэрэпнікамі-актывістамі. На спраўняныя платы—гэта толькі шырма, якую скарысталі кулакі для тэору над беднатой.

Мярэуючы па паказаньнях сьведкаў, было зьдана некалькі платоў, дзававальне-ж носіла масавы характар. Дзававаньне ў апошні дзень судовага сьледзтва сьведкі Сокалаў і Калінін расказалі шмат фактаў свавольства, якое павяла ў Лударваі.

Бядняк Сокалаў унікаў дзававаньня толькі таму, што пусьціў у ход зброю супроць тых, якія цягнулі яго на працу. Сьведка заўважэ суду, што абставінам сьмерці ўтапіўшага лэтам у р. Лударваі бядняк-актывіста Міхайлава—надзвычайна загадкава. На думцы сьведкі, гэта справа рук кулакоў. Сёньня ўвечары пачнуцца спрачка бакоў.

„Кітайская сыцяна, створаная паміж Эўропай і СССР, павінна разбурыцца“

Вядомы японскі гісторык Матсуміта аб СССР

КІЕЎ. Суды прыбыў вядомы японскі гісторык, аўтар шэрагу працаў у галіне нацыянальнага пытаньня, прафэсар Матсуміта, праф. аб'ехаў прафэсар Перамслаўскага раёну, дзевяць разоў у СССР у 1920-21 годзе, «Я быў у СССР у 1920-21 годзе, зьявіў прафэсар Матсуміта супраць зьявіў Ратау,—і цяжка зараз знаць, ці якое-небудзь параўнаньне з расьці якіе-небудзь параўнаньне з расьці нейшымі часамі такі влікі крок уперад зрабіла эканамічнае і культурнае разьвіцьцё Савецкага Саюзу, турнае разьвіцьцё вядомасьці,—сказаў далей праф. Матсуміта,—японская інтэлігенцыя прыслухоўвалася да слоў Максіма Горкага аб СССР. Усё, што я бачыў у СССР, цяжкім і Горпоўнасьцю пацьвярджае словы Горкага. Кітайская сыцяна, створаная паміж Эўропай і СССР, павінна разбурыцца і чым хутчэй, тым лепш для Эўропы».

44 рабочыя брыгады ў вёску

БАКУ, 27. Па прыкладу Баку і павтовых цэнтраў райвыканкомы і сельсаветы ў шмат якіх паветах АССР арганізуюць савроўскія спарбінствы на лепшае правядзеньне выбарчай кампаніі. У мясцовых газэтах надрукаваны адзак харкаўскага гарсавету, які прыняў выклік.

Газэты «Вышка» накіроўвае ў паветы рабкораў і рабочыя брыгады для ўдзелу ў перавыбарчай кампаніі. Адбыліся ўрачыстыя провады 44 рабочыя брыгады, якія насьляюцца ў паветы Азійбэрджану. Урачысты сход рабочыя брыгады, які надаўна адбыўся, паслаў т. Калініну тэлеграму, дзе гаворыцца, што рабочыя брыгады едуць на вёску для таго, даб дапамагчы вясковай беднаце.

Культурнае разьвіцьцё нацыянальнасьцяй БССР



НА МАЛЮНКУ: 1) Група ўўрэйскіх пісьменьнікаў, а ўверсе—ўўрэйскія педагогічныя тэхнікумы ў Менску. 2) Польская, ўўрэйская і літоўская прэса. 3) Група польскіх пісьменьнікаў і ўверсе—польскія педагогічныя тэхнікумы ў Менску.

Маладых вучоных --у Камуністычную Акадэмію

МАСКВА, 27. За апошнія гады з унікаў моладзі высьцунуўся цэлы шэраг таленавітых, надаючых вялікія надзеі, вучоных.

Па прапанове тав. М. Н. Покарэўскага Камуністычная Акадэмія вырашыла ўжо зараз увесці частку чыных вучоных у лх сапраўдныя членаў акадэміі.

Для гэтага пры Камуністычнай Акадэміі створана спецыяльная камісія (накітама тых, якія ў свой час былі створаны пры ўсесаюзнай Акадэміі Наук), якая павінна разглядаць навуковыя працы кандыдатаў і ўстанавіць, хто з іх годны быць членам Камкаадэміі.

Прыём новых членаў у Камуністычную Акадэмію намечаны ў красавіку.

Батракі паступаюць у партыю

ТАШКЭНТ, 27. У Бухары напладзедца наплыву заяў батракоў, якія жадаюць уступіць у партыю. У апошнія дні прынята 150 батракоў.

Пашырэнне здабычы нафты на Сахаліне

ХАБЕРАЎСК, 28. Радні з Сахаліну паведамляе, што скончаныя пабудовы ў Окэ сьвідравальныя вышкі даюць штодня каля 3-х тысяч тон нафты.

Ушанаваньне ўдзельнікаў лыжнага прабегу

Вечарам у цэнтральным доме Чырвонай арміі адбыўся ўрачысты сход, прысьвечаны ўдзельнікам лыжнага прабегу. З прытаньнямі ўдзельнікаў прабегу выступілі прадстаўнікі грамадзкіх і савецкіх арганізацый. (ТАСС)

Перад выбарамі ў саветы Апошнія дні справаздачнай кампаніі на вёсцы

Самым уважлівым чынам падрыхтавацца да выбарчых сходаў дабіцца 100-процантнай яўкі выбаршчыкаў на сходы

Прыцягнуць на выбары сялянскі батрачак

«Уцягнуць у палітыку масы пельга без таго, каб не ўцягнуць у палітыку жанчыну». (Ленін).

Лістападаўскі пленум ЦК КП(б)Б у рэзалюцыі аб выбарах у саветы дае наступную дырэктыву: «Трэба раздзяліць самую энэргічную работу ўсіх арганізацый на падрыхтоўку ўдзяльніц сходаў. Выбары павінны праходзіць пад лозунгам—«сто процантаў рабочых выбаршчыкаў на выбары ў горадзе, а ў вёсцы—уся беднота і вясковыя пралетары на выбары саветаў».

Гэта дырэктыва вынікае з аусім невытарчальнага процанту ўдзелу насельніцтва ў выбарах у мінулы кампанію. Сярэдні процант яўкі на выбары ў вёсцы ў мінулы кампанію раўняўся на БССР—46,3 проц.

У гэтую кампанію мы павінны дабіцца значнага павялічэння ўдзелу выбаршчыкаў на выбарах. Але каб гэтага дабіцца, трэба ў першую чаргу правесці вялікую работу па ўцягненні на выбары сялянскі і асабліва батрачак і бяднячак.

У мінулы кампанію на выбарах у вёсцы ўдзельнічала ўсяго толькі 28,7 проц. жанчын у той час, як у адносінах да агульнага ліку выбаршчыкаў яны складалі больш 50 проц. Вельмі нізкі процант яўкі жанчын павінен і агульны процант удзелу ў выбарах (процант яўкі мужчын на выбары раўняўся 65,6). У некаторых акругах процант удзелу жанчын быў катастрофічна нізкі—19 проц. на Магілёўскай акрузе і Саўцкім раёне. З 1.087.528 жанчын-выбаршчыц на БССР з'явіліся на выбары ўсяго 290.215 чал., а 797 тысяч аказаліся ў баку.

Данусьціць наўтарэнне такога становішча ў сучасную выбарчую кампанію ні ў якім выпадку нельга. Мы павінны дабіцца прыцягнення на выбарчыя сходы ня менш 50 проц. сялянскі. Над гэтым трэба грунтоўна напярэдаць нашым выбарчым камісіям, партыйным ячэйкам, усіму вясковому саветкаму актыву. Больш поўна ўцягнуць бяднячак і батрачак на сходы беднаты, прак-

тыкаваць абліканне спецыяльных папярэдніх сходаў бяднячак і батрачак, шырока разгарнуць індывідуальна-групавую агітацыю сярод сялянскі.

Абсалютна неадарэальным з'яўляецца ўдзел жанчын-сялянак у складзе сельсаветаў. У складзе членаў сельсаветаў на БССР налічваецца 7 проц. жанчын. У складзе старшын сельсаветаў жанчын усяго 1,1 проц., у складзе пленуму РКК—0,8 проц., прэзідыумаў РКК 0,7 проц., старшын РКК—0,9 проц.

Вывады з гэтых лічбаў паўстаюць самі сабою. У бытую выбарчую кампанію пераважнае становішча з удзелам жанчын у складзе саветаў павінна быць рашуча выпраўлена. Цяжка, зразумела, налічваць якую-небудзь пэўную лічбу, але, улічваючы агульны рост актывнасці жанчын-сялянак, улічваючы рост якасцэ актыву, можна паставіць задачай дабіцца выбару ў склад сельсаветаў ня менш 25 проц. сялянскі, у першую чаргу бяднячак і батрачак. Было б вельмі дрэнна, калі б мясцовыя арганізацыі зразумелі гэта ў тым сэнсе, што вадачу ўцягнення ня менш 25 проц. сялянскі у склад сельсаветаў можна вырашыць чыста механічным шляхам: «даць чверць месці жанчынам і справе канец». Да падбору жаночых кандыдатур у сельсаветы трэба аднесціся ўдумліва і сур'ёзна, ні ў якім выпадку не ставячыся на шлях выдучэння ў савет жанчын толькі таму, што яна жанчына.

Тут трэба строга праводзіць класавую лінію, падабраць у першую чаргу кандыдатуры актывістак-батрачак і бяднячак, улічваюць дэлавыя якасці і г. д.

Удзельная вага сялянскі-бяднячак і батрачак у складзе саветаў павінна быць значна павышана. Дырэктыва лістападаўскага пленуму ЦК КП(б)Б на гэтым пытанні павінна быць выканана.

1. ДОР.

У палоне агульных фраз

Слабое кіраўніцтва і мёртвыя дырэктывы (Крычаўскі раён)

Надаўна мы пісалі аб радае недахопаў у падрыхтоўцы да выбараў у Крычаўскім раёне, Магілёўскай акрузе. Зараз трэба спыніцца на кіраўніцтве кампаніяй з боку партыйных і саветскіх арганізацый акругі і раёну.

Як реагуюць ячэйкі на ход кампаніі? Адбываецца аб'яднанне сходаў парт'язчак у Крычаве, дзе сарваліся два справядзачныя сходы, дзе прафсаюзы не правялі актывнасці, дзе ёсць кіруючыя органы—райком і райвыканком. На сходах стаіць адно пытанне: вынікі пленуму ЦК УсеКП(б). Больш пытаньняў няма.

Калі скончылі з гэтым пытаннем, сакратар адной з гэтых парт'язчак, раней, чым закрываць сход, робіць «паведамленне»:

«Атрыманы ліст з райкому, дзе зазначаецца, што слаба праходзіць кампанія, ліст гэты на бюро ячэйкі яшчэ не абгаворваўся, але трэба усім таварышам падцягнуцца і быць актывней, трэба разварушыцца, каб у нас гэтага больш не паўтаралася».

На гэтым «паведамленні» пытаньне вычарпана.

Будзным недакватам кіруючай работы ў раёне з'яўляецца адсутнасць дэталнага распрацавання і канкрэтных указанняў парт'язчэйкам, сельсаветам і сельскім выбарчым камісіям. Указанні, якія даюцца, носяць вельмі агульны, дырэктыўны характар. Ячэйкі і сельсаветы, прывучаны да разважальнага «снагоўла», таксама не прапрацоўваюць пытаньні дэкладна, і таму дэкладна і дэтална распрацаваныя пастаноў няма. Прыкладаў шмат. Ёсць дырэктыва аб удзеле кааперацый у кампаніі, аб уцягненні і скарыстанні кааперацыйнага актыву і г. д. Гэтую дырэктыву «у агульным відзе» пасылае на месцы Белкаапсаюз, у такім-жа выглядзе яе перадрукоўваюць акруговыя праўленьні, у такім-жа выглядзе яна чытаецца на пасяджэннях праўленняў спалывецкага таварыства, прычым старшыня кажа: «Ну, дык вось, значыць, трэба ўсё гэта, таварышы, мець на ўвазе і выканаць». Само праўленне не адакадалася канкрэтна распрацаваць, што, як, калі, каму рабіць.

Ёсць дырэктывы: уцягнуць школы. Напісана школам і настаўнікам, што яны павінны «уцягнуцца», а паказаныя, як уцягнуцца, з чаго пачаць, што рабіць—няма.

Трэба ўжываць усё меру да таго, каб беднота, жанчыны і няогру выбаршчыкі наведвалі сходы. З пэўнага, натуральна, дана агульная дырэктыва, акруга не таксама не ўдакладняе і не дэталюе, а перапісаныя «сваймі словамі», адсылае ў раён, а адтуль у такім-жа выглядзе падаюць у вёску.

Больш за ўсё даўна тое, што правільна падрыхтаваць да любіць дырэктывы і канкрэтызаваць яе,—не складае ніякай цяжкасці ні для раёну, ні для вёскі. Калі аб гэтым загаворыць, дык ірацыянальна сельсаветы і парт'язчэйкі, а тыкома і раённым працаўнікі добра сумленна прызнаюць, што, зразумела, зны маюць і зараз змогуць гэта выканаць, але «зпусціць гэта з-пад увагі», «не адакадаваць», «ня было такога прыкладу ад вышэйшых органаў». Апошніх з'яўлага вельмі правільна.

У Магілёве на пленуме АВК абгаворваўся ход выбарчай кампаніі: дэкладчык і большасць выступавшых у супраць закралі канкрэтных памылак і недакватаў: там няма сходаў беднаты, там на сход запрашаюць за паўдзвіны, там клічуць адных толькі мужчын, там раённым выбарчым камісіям дрэнна правярылі і праінструктавалі работу сельскіх, там месцы прахлалі фіксацыю і асьвятленне канкрэтных выпадкаў класовай барацьбы ў іх раёне; там школы і катэ-чытанні лічогі на рабры і г. д., і г. д. Здавалася б, што чапунаецца канкрэтных з'яваў і памылак павінна мець сваім вынікам уцягненне некаторых канкрэтных-жа указанняў і ў рэзалюцыі на дэкладу, а ў спраўдзачы рэзалюцыі пленуму складаецца з агульна-дырэктыўных пунктаў, на раз ужо даных у дэсціках пастаноў і ў прэсе. Для прыкладу можна працітаваць адно месца: «Гай-выканкомам і саветам дабіцца ўзмацнення кіруючай ролі рабочае класу, замацавання бяднячак-серадняцкага блёку, аб'яднання вакол саветаў батрачак і беднаты в тым, каб нанесці рашучы і арганізаваны адпор кулацтву і іншым варожым саветскай уладзе элементам».

А ці праводзіцца сходы беднаты, «каб нанесці рашучы і арганізаваны адпор» павольна справаздачных сходаў ці да справядзачных сходаў ці, можа быць, і да і пасьля, — такіх дробных рэвалюцый не ажыццявае.

А ці праводзіцца сходы беднаты, «каб нанесці рашучы і арганізаваны адпор» павольна справаздачных сходаў ці, можа быць, і да і пасьля, — такіх дробных рэвалюцый не ажыццявае.

А ці праводзіцца сходы беднаты, «каб нанесці рашучы і арганізаваны адпор» павольна справаздачных сходаў ці, можа быць, і да і пасьля, — такіх дробных рэвалюцый не ажыццявае.

Акруговыя партканфэрэнцыі

Ўхваляюць палітычную лінію ЦК і ЦКК КП(б)Б

Працягваюць няпрямую ідэйную барацьбу на два ўранты.—Галоўны агонь барацьбы накіраваць супроць правага ўхілу і вымірэнцтва

Гомельская акрпартканфэрэнцыя ўхваліла палітычную лінію ЦК КП(б)Б

Канфэрэнцыя заяўляе:—ні кроку назад ад пастаноў 15 з'езду УсеКП(б)

(3 рэзалюцыі па дэкладу ЦК КП(б)Б)

— Заслухаўшы дэклад т. Васілевіча аб працы ЦК КП(б)Б за справядзачны перыяд, 3-я Гомельская акруговая партыйная канфэрэнцыя прызнае палітычную і арганізацыйную лінію правільнай і практычную працу адвальняючай.

Канфэрэнцыя са здэвальненнем адзначае, што праца ЦК працавала на падставе пастаноў 15 з'езду УсеКП(б) і 11 з'езду КП(б)Б, што выдугалася:

- 1) у рашучым змаганні з праваым ухілам у партыі і прымірэнцтвам да яго, а таксама з рэшткамі трацкізму;
 - 2) у разгортванні сацыялістычнага будаўніцтва пры ўзмацненні тэму індустрыялізацыі БССР і калектывізацыі сельскае гаспадаркі пры неслабнай увазе да індывідуальнае гаспадаркі беднаты і сярняца;
 - 3) ва ўцягненні шырокіх рабочых мас у сацыялістычнае будаўніцтва, укарачэнні самакрытыкі сярод рабочых, у павышэнні матар'яльнага становішча, а таксама культурпага і палітычнага ўзроўню;
 - 4) у фарсаванні наступлення на капіталістычныя элементы гораду і вёскі.
- ЦК сваячасова, правільна і цвёрда рэагавала на правы наступленні класовага ворага на ідэалігічным фронце ў форме антысмітызму, нацыянал-дэмакратызму і ўсякага роду шавінізму.

Полоцкая акруговая канфэрэнцыя

Палітычную лінію ЦК і ЦКК канфэрэнцыя прызнала правільнай і ўхваліла іх дзейнасць

25-га снежня ў клубе імя Леніна адчынілася 9-ая Полоцкая акруговая партыйная канфэрэнцыя. На канфэрэнцыю прыбылі працэсары ЦК КП(б)Б тав. Сянкевіч і ЦКК КП(б)Б т. Лазоўскі.

Першым канфэрэнцыя заслухала дэклад аб дзейнасці і працы ЦК КП(б)Б, які зрабў тав. Сянкевіч. Зараз-жа пасля дэкладу ЦК,

ЦК правільна завастрае ўвагу партыйных арганізацый Беларусі на неабходнасці ўзмацнення тэму правядзення беларусізацыі ў радах партыі і шырокіх болах рабочае класу.

Далей ў рэзалюцыі гаворыцца: — Цалком ухваляючы пастаноў лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) аб чысціцы партыі, канфэрэнцыя ўхваляе пастаноў лістападаўскага пленуму па пытаннях рэгулявання росту партыі і не чысціцы, індустрыялізацыі краіны і палітыцы партыі ў вёсцы.

Мы глыбока ўздвоены, што ЦК КП(б)Б, а на яго кіраўніцтвам і ўсе камітэты Беларусі прыкладзе ўсе намаганні да поўнага выканання гэтых пастаноў.

Няхай жыве адзінства радоў нашае партыі! Няхай жыве Цэнтральны Камітэт кампартыі Беларусі!

Ажывіць працу груп беднаты (Бабруйскае акруга)

Апошні пленум Жлобінскага райкому КП(б)Б супольна з сакратарам парт'язчак раёну абмеркаваў аган працы сярод беднаты.

На пленуме адзначана, што рэд парт'язчак на працу сярод беднаты ададалі даўна невытарчальную увагу: з 17 вясковых ячэйк КП(б)Б раёну толькі 3 абмяркоўвалі пытанне аб працы груп беднаты. На ўсё ячэйкі разумеюць важнасць працы сярод беднаты і ведуюць арганізацыйныя прычыны працы груп.

З каранёў вырвем усякія спробы скажэння правільнай лініі партыі

1-я партыйная канфэрэнцыя 16-кай арганізацыйнай брыгады шла гарачае ўдзельніцтва Цэнтральнаму Камітэту кампартыі Беларусі.

З поўным аднадушшам канфэрэнцыя вітае пастаноў лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) у адносінах правага ўхілу.

Дэкладна выкрываючы палітычную сутнасць правага ўхілу, ня ўпускаючы пры гэтым рэштак трацкіскай апазіцыі, мы з каранёў вырвем усякую спробу скажэння правільнай лініі, узятай 15-м парт'язам і цвёрда правядзенай ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б.

Канфэрэнцыя ўхваляе пастаноў лістападаўскага пленуму па пытаннях рэгулявання росту партыі і не чысціцы, індустрыялізацыі краіны і палітыцы партыі ў вёсцы.

Мы глыбока ўздвоены, што ЦК КП(б)Б, а на яго кіраўніцтвам і ўсе камітэты Беларусі прыкладзе ўсе намаганні да поўнага выканання гэтых пастаноў.

Няхай жыве адзінства радоў нашае партыі! Няхай жыве Цэнтральны Камітэт кампартыі Беларусі!

Ажывіць працу груп беднаты (Бабруйскае акруга)

Апошні пленум Жлобінскага райкому КП(б)Б супольна з сакратарам парт'язчак раёну абмеркаваў аган працы сярод беднаты.

На пленуме адзначана, што рэд парт'язчак на працу сярод беднаты ададалі даўна невытарчальную увагу: з 17 вясковых ячэйк КП(б)Б раёну толькі 3 абмяркоўвалі пытанне аб працы груп беднаты. На ўсё ячэйкі разумеюць важнасць працы сярод беднаты і ведуюць арганізацыйныя прычыны працы груп.

У раёне налічвалася 16 груп беднаты, але 8 груп сваёю бяздзейнасцю выніклі неабходнасць іх ліквідацыі і такім парадкам у раёне застаюцца толькі 8 груп. Парт'язчэйкі наперад дырэктывам райкому, падоходзілі да арганізацыі новых груп беднаты не рашуча. Пасяджэнні груп праводзіліся не рэгулярна: у асноўным, больш за за паўтара гады, на кожную групу прыпадае па 6 пасяджэнняў. Аднак, нельга абмінуць таго, што няматорыя групы за гэты час збіраліся на пасяджэнні па 11-12 разоў, а некаторыя толькі па 2-3 разы. Да апошніх трэба залічыць групы ў Лунах, Пірэвічах, Стрэшыне. На сваіх пасяджэннях групы беднаты разабралі вельмі мала пытаньняў. Разабраныя пытанні ў асяці большасці носяць такі характар: оўдна па с.-г. падатку беднаты, размернаваньне леуу, сенажаці і інш. Вельмі мала пытаньняў групы беднаты абмяркоўвалі культурнага характару, аб маленітвызацыі.

Малюнкi з жыцця Заходняй Беларусі

(з блёкноту падарожніка)

Экзамен вытрымалі...

Зіма... Вушавулінаў некалькі дзён завае абаруду старонку ў агульным сьнежнаму пушчыню. Толькі сям на фоне гэтай сьнежнай пушчыні

Тут справа высвятляецца, мукычка аддасцаць, але аддаць за гад узяць пашпарт абавязкова. Сярод двух паліцэйскіх акааўся

злагод так-жа цвёрда і спакойна. Палікалі кліноў у каморкі. Што ён ні рабіў—і крычаў і награзжаў і стрэльбу наостаўляў супроць

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
СУБОТА, 29 СЬНЕЖНЯ
ДЛЯ САЮЗУ МЭТАЛІСТЫХ

НАД НЁМАНАМ

Пачатак роўна а 8 гадзіне ўвечары.

КІНО-ТЭАТР

Культура

КІНО
ЦЫРВОНАЯ
ЗОРКА

КІНО
ІНТЭРНА-
ЦЫЯНАЛ

1-шы ДЗІЦЯЧЫ
КІНО-ТЭАТР
ЮНЫ ПІАНЭР

КІНО
СПАРТАК

СУСЬВЕТНЫ БАЯВІК

ПАТОМАК ЧЫНГІС-ХАНА,

У 8-мі частках

ВЯЛІКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ПАСТАНОўКА

КАБІРЫЯ

Гістарычная трагедыя ў 10 част.

У галоўнай ролі
вядомы артыст-атабт

МАЦЫСТ

Трука-прыгодніцкі кіно-раман у 2 сэр'ях, 10 ч.

СКАРБЫ МОРА

2 сэр'і ў адзім озане 2

А Д АЎТОРКА, 25

АБРЭК ЗАУР

Цана білету 15 к. Пачатак сьпансу а 3 в пал. г. дня

3 прычыны вялікага васьпеку
апошнія
6 гастр.

АННЫ ВОЛЬСКАЯ

у зусім новых
рэпертуарах
На экрані нешумоўны баявік

„МЕДВЕЖЬЯ СВАДЬБА“

Драма ў 8 ч. У гал. роліх В. Малікоўская і Эгорт



(Новае выданьне Гасуддзярскага Выдавецтва РСФСР)

ПРИЛОЖЕНИЕ на 1929 год

К САМОМУ РАСПРОСТРАНЕННОМУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМУ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОМУ ЖУРНАЛУ

ОГОНЕК

Это собрание сочинений А.П. Чехова будет напечатано на улучшенной печатной бумаге в четком первом послереволюционном издании, в котором впервые будет напечатан ряд иллюстрированных произведений А. Чехова

ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОДПИСЧИКИ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ТОМА

1-й АБОНЕМЕНТ „ОГОНЕК“ с соч. А. П. Чехова год — 16 р. Расрочка при подписке — 6 р., к 1 марта — 4 р. 50 к., к 1 мая — 4 р. и к 1 июля — 3 р. 50 к.

2-й АБОНЕМЕНТ „ОГОНЕК“ с прилож. 104 книжек „Библиотечки Огонек“ — по 2 книжки еженедельно. Год — 13 р. 50 к., полгода — 7 р., 3 мес. — 3 р. 75 к., 1 мес. — 1 р. 40 к.

3-й АБОНЕМЕНТ „ОГОНЕК“ с прилож. соч. А. П. Чехова и 104 кн. „Библиотечки Огонек“. Год — 24 р. 50 к. Расрочка при подп. — 5 р. 50 к., к 1 марта — 5 р., к 1 мая — 5 р. 50 к., к 1 июля — 4 р. и к 1 сент. — 4 р. 50 к.

4-й АБОНЕМЕНТ „ОГОНЕК“ в 50 №№ сатирич. журн. „Чудак“ с соч. А. П. Чехова и 12 кн. сбл. „Веселый Юмор“. Год — 21 р. 50 к. Расрочка при подп. — 6 р., к 1 марта — 4 р., к 1 мая — 5 р., к 1 июля — 4 р. 50 к. и к 1 сент. — 3 р.

5-й АБОНЕМЕНТ „ОГОНЕК“ в 12 №№ смес. журн. „Женский Журнал“, с прил. соч. А. П. Чехова в 24 томах. Год — 25 р. Расрочка при подп. — 6 р., к 1 марта — 5 р. 50 к., к 1 мая — 4 р. 50 к., к 1 июля — 5 р. и к 1 сент. — 4 р.

„ОГОНЕК“ без приложений: год (52 №№) — 4 р. 50 к., полгода — 2 р. 40 к., 3 мес. — 1 р. 20 к., 1 мес. — 40 к. Все журналы Издательства „Огонек“ в 1929 г. будут рассылаться подписчикам, подписавшимся непосредственно в Главной конторе, в обмороженном виде с наклеенной индивидуальной адресом, а соч. Чехова и „Женск. Журн.“ — в обшечном порядке.

Переводы адресоваты Москва 6, Страстной бульвар 11. Акц. Издательскому О-ву „ОГОНЕК“ ПОДПИСКА ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ на почте, письмовою, в отделениях „ПРАВДЫ“ и „Известий ЦИК“, у контрагентов, уполномоченными „ГУДКА“ при жел.-дор. местностях и в книжках Контрагентства Печати.

Тираж соч. Чехова ограничен — спешите подписаться!

ОТКРЫТА
ПОДПИСКА на 1929 г.

НА

ЖУРНАЛ для семьи
и школы

ПЯТЫЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ

ВСЕМИРЬИ СЛЕДОПЫТ

С ПРИЛОЖЕНИЕМ
ПОЛНОГО
СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ в 48

ЖУРНАЛ путешествий, при-
ключений, научной фантасти-
ки, краеведчества и охоты

книгах

ДЖЭКА ЛОНДОНА

В 1929 ГОДУ ПОДПИСКА РАСПАДАЕТСЯ

I. АБОНЕМЕНТ:

12 номеров
журнала
24 номера
журнала
12 номеров
журнала
на год — 3 р., на 6 мес. — 3 р. 25 к., на 3 мес. — 1 р. 75 к., на 1 мес. — 50 к.

НА 3 АБОНЕМЕНТА:

II. АБОНЕМЕНТ:
В этот второй абонемент входят, кроме перечисленного в I абонементе, все 48 книг полного собр. сочинений
24 Джэка Лондона 24

III. АБОНЕМЕНТ:

В этот третий абонемент входят, кроме перечисленного в I абонементе, все 48 книг полного собр. сочинений
48 Дж. Лондона 48

(Подписная плата указана с пересылкой и доставкой во все местности СССР.)

При подписке НЕПОСРЕДСТВЕННО в издательстве или его отделениях допускается РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.

ПО ПЕРВОМУ АБОНЕМЕНТУ:

при подписке — 3 рубля 50 копеек
к 15 июля — 2 рубля 50 копеек.

ПО ВТОРОМУ АБОНЕМЕНТУ:

при подписке — 3 р., к 15 марта — 3 р., к 15 июля — 2 р. и к 15 сентября — 2 р.

ПО ТРЕТЬЕМУ АБОНЕМЕНТУ:

подписка принимается только в год, при подписке — 5 р., к 15 марта — 5 р., к 15 июля — 2 р. 50 к. и к 15 сент. — 2 р.

Годовые подписчики, выславшие ПОЛНОСТЬЮ годовую подписную плату (6 р. по 1-му абонементу, 16 р. по 2-му абонементу или 14 р. 50 к. по 3-му абонементу) НЕПОСРЕДСТВЕННО в адрес издательства или его отделения не позднее 1 января, получают с черными номерами «Следопыта» дополнительную ВЕСЕЛАТНУЮ ПРЕМИЮ книгу «ЦЕНОЮ ЖИЗНИ — К СЕВЕРУ». Книга содержит ряд увлекательных очерков и рассказов на тему о борьбе человечества за полюс (включая и историю ПОСЛЕДНИХ ГЕРОИЧЕСКИХ ПОХОДОВ ЛЕДОВОДА «КРАСИН»).

ПОДРОБНЫЕ ПРОСЬБЫ БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ:
МОСКВА, Центр, Ильинка, 18, Акц. Издат. О-ву „ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА“
Подписка принимается также повсеместно на почте, в отделениях и представит. «ЗИФ» во всех отделениях центр. издательства, в книжках Контрагентства Печати и на транспорте — уполн. газ. «Гудок».

Рабочая, селяне, служащая, падпісвайцеся на 1929 г. НА ГАЗЭТУ „КАМУНІСТЫЧНЫ ШЛЯХ“

Орган Аршанск. АК КП(б)Б, АВК і АБПС.

Газета выходзіць 2 разы ў тыдзень і каштуе 15 кап. у месяц.
Газета выдае 2 разы ў месяц «Камсамольскую старонку», мае сталы аддзел «Пад абстрэлам мас», «Зьбіцьце за нежакі», зьмяшчае парады па сельскай гаспадарцы, рэагуе на ўсе пытаньні ў акрузе і г. д.
Кожны працоўны акругі павінен чытаць і распаўсюджаць сваю акр. газету.

Трэцяя ўсебеларуская Мастацкая выстаўка

адчыняецца ў будынку ўнівэрсытэту (Земляробскі завулак)
— у чацьвер, 3 студзеня 1929 г. а 12 гадз. удзень. —

будуць выключаны ад 7 да 15 гадзін.

Менская аб'яднаньне работ. вучоту
Заўтра, 30-га сьнежня, роўна а 12 гадз. дня, у чырв. вутку Дзяржбанку (рог Савецкай і Камсамольскай) адбудзецца
агульнагарадзкі сход
Усіх сабраў АРВ (ОРУ) г. Менску в наступным парадкам дн:
1. Справаздачны даклад бюро менскага «ОРУ».
2. Судаклад нам. старшыні ўсесаюзнага цэнтральнага бюро г. Карытвага.
3. Выбарч дэлегатаў на ўсебеларускую канфэрэнцыю «ОРУ».

ПОШТА ПРЫМАЕ ПАДПІСКУ
на ўсе газеты і часопісы,
не выключачы выданьняў выдавецтва
„ІЗВЕСТИЯ ЦИК“ і „ПРАВДА“.
У Менску званіце па тэлефону 5-33 і 9-96,
да вас прызьдзе супрацоўнік газэтнага бюро для прыёму заказу.
Пошта нясе поўную адказнасьць за падпіску, прынятую ёю і яе лістаносцамі, газэтаносцамі і паасобнымі ўпоўнаважанымі.
Прыём падпіскі ў газэтным бюро, другі паварх, памяшканьне пошты з 9 г. да 21 гадзіны.
на тэлеграфіе круглыя суткі.

- Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць несапраўднымі:
- Каапэрац. кніжка Афанасьевай П., выд. ТПО МББ ч. 833
 - Каапэрац. кніжка № 59 Лякурына Р. С., выд. МЦРБ. 834
 - Каапэрац. кніжка Любича А. Ф., выд. МЦРБ. 835
 - Партблет № 1102107 Воўк-Леавовіча У. Р., выд. Барысаўск. акругаком КЦ(б)Б. 836
 - Каапэрац. кніжка № 8448 Пайскера У. К., выд. ТПО Зах. ч. 837
 - Каапэрац. кніжка № 9592 Грамыч С. А., выд. МЦРБ. 838
 - Каапэрац. пасьведчаньне Вуго, выд. У., выд. Завішынск. с.с. 839
 - Ч. кніжка Берасьневіча У. М., выд. ТПО МББ ч. 840
 - Каапэрац. кніжка № 141 Мукарскага А. Т., выд. МЦРБ. 841
 - Каапэрац. кніжка № 141 Мукарскага А. Т., выд. МЦРБ. 842
 - Каапэрац. кніжка № 141 Мукарскага А. Т., выд. МЦРБ. 843
 - Біржавая кніжка Оксенаўрага Х., выд. Менскай акадэміі працы. 844
 - Тры біржаскай біржай працы. 845
 - Заліч. кніжка № 242 Пікуліа Ж. М., выд. МЦРБ. 846
 - Ч. білет № 108256 Ліфтыц Х. В., чл. саюзам швайцаркаў. 847
 - Абов. пасьведчаньне Майсеевіч Л. А., выд. праўдзеньнем Заходніх чыгу. 848